

ЗВЯЗДА

Орган ЦК МККП(б), ЦВКІСНК БССР

№ 38 (6014) | 16 лютага 1938 г., серада | ЦІНА 10 КРП.

УЗОРНА ПАДРЫХТАВАЦЦА ДА ТОРФСЕЗОНА

У апалаўным балансце нашай рэспублікі торф займае выдучас месца. Мно-электрастанцы, заводы і фабрыкі арыстаюць выключна тарфянім арам, які замяне дзесяткі тысяч тон архітэктурнага вугалю і нафты. Нада-гаспадарчаре значэнне развиція тарфяній прамысловасці велізарна.

Разам з тым мінуль год тарфянікі ўнічнічы з дзялкі на пеўнапланічных результатамі. Крайне было недаданна нога тысяч тон торфу. Выключна асінторфе зараз працуе першыя брыгады тав. Шэндрывака і Сімчанкі. Яны паказаюць выдатныя ўзоры прадуктынага працы. Але ёх нікто не ведзе. Профсаюзы арганізаціі таксама не папулярызуюць ворады.

Лік-ж торфзаводы рыхтуюцца да сучасных новых рабочых? Улад адпушці

на жылітвае і культурна-бытавое будаўніцтва былога года больш 5 млн. руб.

Траба падыходзіць да жылітвовых

дамоў і інтарнату, клубу, столовых, ла-

зі і інш. Да гэтага-же часу не прыступіць да будаўніцтва.

Партыя і ўрад аддаюць вялікую ўвагу тарфянікам Беларусі ў

гэдзіні. Яны павінны здабыць 100 тыс. тон торфу, на 24.2 проц.

тым у мінультым годзе. Па раз-

брах здабычы торфу БССР займае

но в першых месцах у Саюзе.

Ці трэба даказаць, што выкананне

даныя здабычы торфу і бесперайбон

нажненне ўм электрастанцы, заводы

фабрык з'яўляюцца наўпешней умовай

спасіховай работы ўсіх галін народ-

ай гаспадаркі рэспублікі.

Партыя і ўрад аддаюць вялікую ўвагу на торфзаводах, якія раз пад-

разыўлююць вугалю, якую аддае ўрад пы-

ненню развиція гэтага віду прамысловасці.

На нарадзе работнікаў-тарфянікаў,

захадзе гэтым днём у Наркамізпраме Саюза, тав. Л. М. Каганович

з усім відміннім паставіў пын-

анне ўсім тарфянікамі здабычы

тарфянікі здабычы тарфянікі здабычы

тарфянікі здабы

ДА ДВАЦЦАЦІГОДЗЯ РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЙ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ І ВАЕННА-МАРСКОГА ФЛОТА ТЭЗІСЫ ДЛЯ ПРАПАГАНДЫСТАЎ

(ПРАЦЯГ)

Разам з Чырвонай Армій у бахах супроти Калчака герайна змагалася Волоська флатыня, напоўненая міна-носцамі, перакінутымі з Петраграда на Волгу.

У тылу Чырвонай Армії белагвардзейцамі і інтэрвентамі быў арганізован у раёне Ленінграда місце на фартах «Красная горка» і «Серая лощадь». Фронт другій, і вораг стаў праравацца да самага горада — да Ленінграда. Але камбінаваным ударам Чырвонага Арміі, праравацца польскі фронт у раёне на захад ад Кіева, часці Чырвонай Армії перайшлі ў наступленне, выгналі польскіх войск з Украіны і відышлі да сцен Варшавы і Львова. Увесе свет на праўнажанай угараты і інтэрвентамі з перамогу соціялізму.

Разам з Чырвонай Армій герайна змагаўся з белагвардзейцамі і інтэрвентамі Ваенна-Марскі Флот. Чырвоныя маракі білі ў ўсіх франтах грамадзянскай вайны. Слаўныя чырвонофлотцы Дніпроўскай і Волгскай флаты, чорномарскія маракі, балтыкі, алагануці флот апгліцкіх імперыялістістай, упісалі герайна старонкі ў гісторыю Ваенна-Марскога Флота.

Замежныя імперыялісты ліхаманкава вінчалі ратаваль разбітую Польшу, забеспечыўши польскім арміі велізарнай волькасцю боепрыпасаў, спаражэння і афіцэрскім саставам. Не глядзячы на то, што чырвоным арміям прышлося адступіць ад Варшавы, вайна ў цэлым была праиграна Польшчай, бо з Праабарвінай Украіны, якую думалі захадзіць, яны былі выгнаны Чырвонай Армій.

«Другі паход Антанты быў падрынуты восенню 1919 года. Паход быў таксама быў камбінаваны, бо ён мэркуаў сумесны напад Дзенікіна, Польшчы, Юдзеніча (Калчак быў скінуты на штоту). Цэнтр ціхару паходу ляжыць на гаты раз на поўдні, у раёне Дзенікіна». (Сталін)¹⁰.

Белагвардзейскі генерал Дзенікін, шырокі забеспечаны грашымі і спаражэнімі імперыялістамі, захапіў Дніпро, — падстунаючи да Тулы. Ніколі лічыць вораг не быў так блізкі да сөвецкай стаціцы. У гэтых зроўных момантусі краіна прышла на дамогу сваій Чырвонай Армії.

«Советская рэспубліка абложана ворагам. Яна павінна быць адзінама венінам лагерам не на словах, а на справе» (Ленін)¹¹.

Заклік Ленін знайшоў гарачы вогнём у сэрцах працоўных мас. Советская армія паўднёвага фронта быў напоўнены 20 тысячамі комуністы, 10 тысячамі камсомольцаў, 36 тысячамі рабочых, пасланых профсаюзамі. У тылу і на фронце быў аблешчаны партыйны тызен. Лешныя рабочыя, прарадавыя сяліне, чырвонармецы, камандызы яшчэ часнай зтрупаліся вакол советской арміі і падобнымі мерамі Дзенікіну быў напенсан пад Орлом і Варонежам сакрушальны ўдар. Орол, Варонеж, Курск, Харкаў быў аблажаны і звернуты советскай уладзе.

Пад націскам чырвоных армій аблескоўлены вораг стаў у беспадржку адступаць, трачыць войскі і спаражэнне. Ва ўпартых бахах чырвонай арміі паўднёвага фронта прайшлі ад Орла да Азоўскага мора, разгромілі армію Дзенікіна, захапіўшы дзесяткі тысяч палонных і шматлікія венінныя спаражэнні. Разгромленая і разбітая армія Дзенікіна адступіла на Паўночны Каўказ, дзе была ліквідавана 1-й Конной армій і арміямі Каўказскага фронта.

Часці Чырвонай Армії, пададуваны супрапоўненне белагвардзейцу пад Астраханем, рушыліся для вызвалення працоўных народу Паўночнага Каўказа.

Чырвоная Армія дапамагла працоўным Азербайджану, Арmenіі і Грузіі паконіць са здраднікамі — мусавацтвам, дашнакамі, меншавікамі.

У студзені 1920 года чырвоныя войскі разгромілі белых і англічан у Закаспіі.

Магутным ударам Чырвоная Армія пакідала новую спробу белагвардзейскіх войск Юдзеніча праравацца ў Петраград. Войскі Юдзеніча былі канчатково разгромлены, толькі мізэрны астатак яго арміі ўкрыўся на територыі Эстоніі.

Да пачатку 1920 года быў ліквідаван і паўночны фронт. Чырвоныя войскі вызвалілі Мурманск і Архангельск ад англійскай акупациі.

Другі паход Антанты — паход 14 лістапада — быў разбіт. Калко франтоў, спрэкаўшае Советскі Саюз, было разгромлены і непераможнай Чырвонай Армій.

Чырвоная Армія, разгроміўши Калчака, Дзенікіна і Юдзеніча і ліквідуўши паўночны фронт, заваявала большу для сөвецкай краіны пераднінку. Але замежныя імперыялісты сэрвали гэтую пераднінку, кінуўшы супроты нашай раздзілі армію польскіх паноў.

Гэта быў трэці паход Антанты.

¹⁰ І. Сталін. Артыкулы і прамовы аб Украіне. Партызан. 1936 г. стар. 91.

¹¹ Ленін. Творы, т. XXV, стар. 377.

¹² Ленін. Творы, т. XXVII, стар. 317.

¹³ Варашылаў. Сталін і Чырвоная Армія. 2-е выд. Ваенныя выданія. 1937 г., стар. 103.

¹⁴ Ленін. Творы, т. XXV, стар. 49.

¹⁵ Сталін. Прамова на II З'ездзе Советаў СССР.

¹⁶ Ленін. Творы, т. XXV, стар. 273.

¹⁷ Сталін. Творы, т. XXVII, стар. 116.

¹⁸ Сталін. Артыкулы і прамовы аб Украіне. Партызан. 1936 г. стар. 91.

¹⁹ Ленін. Творы, т. XXV, стар. 377.

²⁰ Ленін. Творы, т. XXVII, стар. 317.

ЧАМУ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ ЎДАЛОСЯ РАЗГРАМІЦЬ БЕЛАГВАРДЗЕЙЦАЎ І ІНТЭРВЕНТАЎ

Совецкі народ успамінае з начуцдём горадці аб выдатных перамогах Чырвонай Армії, дасягнутых пад кіраўніцтвам партыі большашвікі ў грамадзянскай вайне.

Чырвоная Армія перамагла сваій беззвязаны аддзялікі справе народа, які быў разбіты разбітымі ўмацаўшайся ў баражаванай у гарбце Чырвонай Арміі.

У годы грамадзянскай вайны Чырвонай Арміі паказала ўсім свету прыклады нябажанага герайзма і адварога.

Совецкі народ успамінае з начуцдём горадці аб выдатных перамогах Чырвонай Армії, дасягнутых пад кіраўніцтвам партыі большашвікі ў грамадзянскай вайне.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Маракі французскага флота, пасла-ны імперыялістістай на ўзбряжжа Чорнага мора, амлюзіюючы выступаць супроты рабочых і сялян савецкай краіны і наставіць на барацьбу з французскімі інтарвентамі.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не глядзячы на жорсткія рэпрэсіі, амаузляліся змаганіем супроты савецкім народам.

Салдаты арміі замежных імперыялістай, не г

ДА ДВАЦЦАЦІГОДЗЯ РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЙ ЧЫРВОНай АРМІІ І ВАЕННА-МАРСКОГА ФЛОТА ТЭЗІСЫ ДЛЯ ПРАПАГАНДЫСТАУ (ПРАЦЯГ)

той час, калі салдаты нашатаміх армій пазбуйлюць палітычную правбу, Чырвоная Армія, у адрове ад іншых армій свету, жыве ўсім палітычным жыццем. Узделі юзарах Вірхоўнага Совета ССР і юрганізацыі советскай улады, самы ўзел за ўсіх важнейших ме-стахах партыі і советскай вучобе, ва авадодані венінай тэхнікай.

Чырвоная Армія ў напружанай і на-стайлівой працы авадодвае венінай справай, рыхтуючыся да аборони со-вецкіх граніц ад нападу ворага. Лепшыя людзі Чырвонай Арміі цвёрда ўсвоі і праводзяць у жыццё тое, што скказана таварышамі Сталіні:

«Смеласць і адвага гэта толькі ад-на старана герайзма. Другая старана, не менш важная, — гэта — уменне. Смеласць, гаворць, гарды біра. Але гэта толькі тады, калі смеласць, ад-вага, гатоўнасць да рэзыўні спалу-чаючыца з выдатнымі ведамі».

З рады Чырвонай Арміі ўшымі слав-ны лётчыкі — герой Советскага Саюза, выратавальнік членаўскіцай, заванінікі Арктыкі, пераможцы сусветных прастору.

Советскі юрад і комуністычная партыя інстытутаў іланіцаціа да бытам, каб забесцічыць працоўны ССР мірае жыццё і ўмовы мірнай працы. Яны не шукайць і не шукайць венінай суты-чак. Яны не імкніцаць да захвату чужых тэрыторый. Советскі юрад і комуністычная партыя іланіцаціа праводзяць палітыку міру, усімік падтрыміваючы міжнародныя дагаворы і згро-лы, якія служаць справе ўманізации.

У Советскі Саюзе пабудавана соцыя-лістычнае грамадства, у якім назы-сёбі пакончана з эксплататациі і пры-гнеччаніем чалавека чалавекам. Грамад-скі лад ССР аснаван на садружстве рабочых і селян усіх народоў ССР, свабодных і роўнапраўных труханікаў горада і вёскі. Усё гэта — результат праўнай палітыкі нашай партыі і нашага юрада. Сіла нашай Чырвонай Арміі — у правільнай палітыкі комуністычнай партыі і советскага юрада. Гэта палітыка забяспечыла пабудову соцыялізма ў ССР. Яна ператварыла

нашу краіну ў магутную індустрыяльную дзяржаву, узбройную Чырвоную Армію новай тэхнікай. Гэта палітыка вядзе працоўных да пачасісіага і заможнага жыцця, узіміа их добрыт і культуру. Палітыка комуністычнай партыі і советскага юрада налікам слу-жыць інтаресам народу ССР, слу-жыць справе соцыялізма. Чырвоная Армія, якая абараняе гэту палітыку со-вецкай улады і комуністычнай партыі, якія таксама, як і ўсіе советскі на-род, натхненца вялікім ідеямі со-цыялізма, якая абараняе справу со-цыялізма, — сільняк і монцая, якія ёні армія ў сце.

Советскі юрад і комуністычная партыя інстытутаў іланіцаціа да бытам, каб забесцічыць працоўны ССР мірае жыццё і ўмовы мірнай працы. Яны не шукайць і не шукайць венінай суты-чак. Яны не імкніцаць да захвату чужых тэрыторый. Советскі юрад і комуністычная партыя іланіцаціа праводзяць палітыку міру, усімік падтрыміваючы міру, усімік падтрыміваючы міжнародныя дагаворы і згро-лы, якія служаць справе ўманізации.

Чырвоная Армія і Ваенна-Марсکі Флот гэтаў сутэрнік любога ворага. Калі падпальщицкія атакі аджыкацца на палаціца на Советскі Саюз, Чырвоная Армія і Флот абрушаны на ворага ўсю сілу свайг тэхнікі, ѿсю магутнасць сваіх арганізацій, ѿсю вугрэвасць сваіх жалезных батальёнів, уесь свайг герайзм, каб згінчыць ворага на тэрыторыі.

Чырвоная Армія і Ваенна-Марсکі Флот ведаюць, што ў гэтай барацьбе яны будуть падтрыміны ѿсім советскім народом, што сіла Чырвонай Арміі будзе паможана сілай маральнага і палітычнага аздыма вялікага советскага народа, сілай мношніці ён тэму.

Радасць і горда сустракаюць дванацату гадавину Чырвонай Арміі і Ваенна-Марсکага Флота народу ССР. Пад аборонай сваіх узброеных сіл ідуць яны да новых перамог соцыялізма.

²⁰ I. Сталін. «Шытаты, ленінізм», 10-е выд., стар. 552.

Аддзел партыйнай прарапанды і агітацыі ЦК ВКП(б)

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ РЫХТАВАЦЦА ДА ВЕСНАВОЙ СЯЎБЫ

КАШТОЎНЫ ПАЧЫН

месцы былога возера, якое знаходзіцца на тэрыторыі нашага калгаса, планы вялікіх валежкіў ілу. Гэты іл-шыў скарысталь для ўгнаення гле-

шнога мінулага года я ўзяў участак і плошчу ў адзін гектар, які за-

ходзіць да 20 год назад. Зямля гэта — пясок. Тут рос толькі малень-войнікі.

Вез я сюды 20 тон ілу, раскінуў

гонкім пластом на паверхні зямлі і

місця на бытам пустыні

бу сорту «ранняя роза». Перад па-

дай за 10 днёў унёс з цэнтнэ-

айнай солі. У момант пасадкі пад-

зе каліва бульбы паклала конскага

ой і каліную соль я ўносіў не як

могу ішы ў пажыўных матэрыйах,

а пешыца развіція мікраагранізаму.

другі дзень пасля пасадкі пра-

балаў лёгкай бараной, каб затрымаль-

шы і не дашь глебе магчымасці

трыўвания. Праз некалькі дзён з'я-

впершымі ўсходы. Колер іх быў

блакітны, сияло дружна разраста-

ішо ўгору.

Наступіла гарачае нальв'е, ке было

даажджу. Зямля высыхала. Але на дне

валежак, дзе лижакі іл, трывалася віль-

гальць, і карэнні расліны развіваліся нар-

мальна.

Не глядзячы на тое, што два месцы

было даажджу, бульбы запілі. Калі

прайшоў перны дождик — зрабіў акуч-

ванне. Другую акучку праз 10

днёў. Бульбы расла на пасеху.

Валікай была радасць, калі мы вы-

рвалі три карчы і на кожным з іх на-

личылі па 30—32 бульбы. Яны была

чыстымі, без нікія хваробы.

З гэтага гектара было выбрана 893

шуды бульбы.

Наш калгас мае магчымасць сёліць

іл у вялікіх размежах скарысталь іл для

зменення сваіх палёў, што значна па-

высціць ураджайнасць.

Гэта ж сама можа врабіць кожны

калгас, дзе ён залежы каштоўнайша-

гы ўгнаення — ілу.

К. Т. КОУЦЯН,
налагодчык сельгасарці імя Бу-
дзенінага, Кармазоўскага сельсозе-
тата, Старадарожскага раёна.

Настуць ГРЫБОУСКІ,
брыгадір калгаса «Чырвона- ге-
рой», Крупскага раёна.

За 500 гектараў на пайднёвым камбайні

з 1937 годам я працаў на пайднёв-

м камбайні «Комунар», у калгасе

Інтэрнацыональны, Чырвонаберажска-

го сельсозета, Жлобінскага раёна. За

ўбраў 285,3 гектараў, замест

гентараў паводле нормы Наркам-

агрохозаў

гэтым годзе я авабязваўся сваім

намагнічнай камбайні

урбіні, як маласільная. Усе астата-

ні — сядзінны укормленасці.

У брыгадзе арганізавана шасць палі-

ьвочных зменні, якія спадарычна

паміж сабой за высоту ўраджай-

шы. Нашімі зменнімі ёні зменені

змененіем тэхнікі, якія пададзены

на пайднёвым камбайні.

На пайднёвым камбайні я выка-

нала змененіем тэхнікі, якія пададзены

на пайднёвым камбайні.

На пайднёвым камбайні я выка-

нала змененіем тэхнікі, якія пададзены

на пайднёвым камбайні.

На пайднёвым камбайні я выка-

нала змененіем тэхнікі, якія пададзены

на пайднёвым камбайні.

На пайднёвым камбайні я выка-

нала змененіем тэхнікі, якія пададзены

на пайднёвым камбайні.

На пайднёвым камбайні я выка-

нала змененіем тэхнікі, якія пададзены

на пайднёвым камбайні.

На пайднёвым камбайні я выка-

нала змененіем тэхнікі, якія пададзены

на пайднёвым камбайні.

На пайднёвым камбайні я выка-

нала змененіем тэхнікі, якія пададзены

на пайднёвым камбайні.

На пайднёвым камбайні я выка-

нала змененіем тэхнікі, якія пададзены

на пайднёвым камбайні.

На пайднёвым камбайні я выка-

нала змененіем тэхнікі, якія пададзены

на пайднёвым камбайні.

На пайднёвым камбайні я выка-

нала змененіем тэхнікі, якія пададзены

на пайднёвым камбайні.

